

АДРЭС РЕДАКЦИИ: МЕНСК, роу вулицы Ленінскай і Карла Маркса (2-гі Дом Саветаў). ТЭЛЕФОНЫ: Рэдакцыя — № 478. Рэдактар — № 769.

КАНТОРА: Менск, роу вулицы Ленінскай і Карла Маркса. Тэлефон № 244. (2-гі Дом Саветаў). ПЛАСЦІНА ЗА АБВЕСТИ: За кожную лінію ў аб'ёмі — 25 коп.

Капіталістычнаму шляху стварэння аднасобнай буйнай гаспадаркі савецкая ўлада супроцьставіць пралетарскі мэтад стварэння буйнай грамадскай гаспадаркі праз вытворчае каапераванне, калектывізацыю.

КАЛЕКТЫВІЗАЦЫЯ ДАПАМОЖА БОЛЬШ ШПАРКАМУ РОСТУ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

Асноўнымі пільняннямі, якія ставіць перад эканоміяй БССР, зьяўляюцца—калектывізацыя сельскай гаспадаркі і ўзмацненне прамысловага будаўніцтва.

Развіццям сельскай гаспадаркі на базе поўнай тэхнікі і культурных форм апрацоўкі ў нашых умовах можа быць ажыццэўлена шляхам калектывізацыі сельскай гаспадаркі.

На так даўно складзенай 5-годка БССР мела на ўвазе 12 проц. калектыўнай пасяўнай плошчы ў працягу 5 год. Гэта лічба праз некаторы час была павялічана да 18 проц., але ўжо зараз можна з упэўненасцю канчаткова, што яна недаўлічвае разорванага тэмпу калектывізацыі.

УСЕ СІЛЫ НА КАЛЕКТЫВІЗАЦЫЮ ВЭСЬКІ.


Усе савецкія партыйныя асобы павінны ставіць перад кампартыйнай задачай—аб'яднання і перабудову дробных індывідуальных селянскіх гаспадарак у буйныя калектывы.

За самай каротчай час сацыялістычнага будаўніцтва мы сапраўды надыйшлі да таго, калі тысячы і сотні тысяч працоўнага селянства ўступілі ў калгасы, калі ў сацыялістычнае будаўніцтва ўдзяляюцца шырокія масы працоўных.

Іно бывае, што калектыву значна лясчарганізаваны, чым індывідуальная гаспадарка, сялянства бывае, што ў калгасе ёсць складаны сельска-гаспадарчы інвентар, што значна карыснай у калгасе скарystalювацца жывы і жывы інвентар, селянства бывае, што калгасам нават у параўнанні з калгасам і замочнай вершчавай вёсцы, з'яўляюцца больш моцным зьявішчам.

Мы бачым самыя разнастайныя формы калгаснага наступу на калгасы, мы сустракаем і сустракаем з боку кудзюкоў укываньне самых агульных відаў тарарыстичных актываў як зьмочы актывістаў калгаснікаў, падпадчы калгасу і інш.

Сілы сельска-гаспадарчых рабочых ботрачна спецыялістаў сельскай і дзясной гаспадаркі разам з бедна-серадніцкім селянствам, пад кіраваннем улады, сельскай гаспадаркі, устаюць на шлях калектывізацыі, пашырэння і развіцця буйнай вытворчай кааперацыі на шлях калектывізацыі, пашырэння і развіцця буйнай вытворчай кааперацыі на шлях калектывізацыі.



Дзень калектывізацыі—вытворчае сьвята

Сёння мы праводзім дзень калектывізацыі. У гэты дзень мы праводзім масавы агульны даследчы працэс і справе калектывізацыі, асабліва ў развіццях буйных калгасу і падвышэнні ўраджайнасці. Зразумела, што побач з дасягненнямі, нам трэба адзначыць і тых недахватаў,—мінуў ў нашай працы, які ў нас ёсць на калектыўнай сельскай гаспадарцы.

Зямельныя органы і дзень калектывізацыі.

ХВІ партыйная канферэнцыя пры абгаворванні чарговых задач развіцця сельскай гаспадаркі зусім вызначна паставіла, што зямельныя органы павінны стаць сапраўдным кіравнікам сацыялістычнай перабудовы вёскі на шляху кааперавання і калектывізацыі.

Калектывізацыя сельскае гаспадаркі і дасьледчая справа.

Агранічная навука развілася ў другой палове XIX стагоддзя. Падстава для развіцця дасягненняў была вялікая дасягненні ў галіне хіміі, фізікі, фізіялогіі. Але сапраўдным грунтам развіцця і стварэння аграноміі, як навукі, былі прабававаны аўрапейскай сацыялістычнай земляробства, яко ў тыме свайго разгоржанага тэмпу прамысловага капіталізму да шлюбнага тэмпу урбанізацыі 1900 года.

Даровацыйная дасьледчая справа хацела абмывацца развіццямі праблем сельскай гаспадаркі чыста тэхнічнага парадку. Але гэты тэхнічны праблемы выніваюць з сацыяльна-эканамічнага тэмпу гаспадаркі.

Сучасная дасьледчая справа павінна арыентавацца на новы сацыяльны тэмп гаспадаркі—калектыву, і на дробная будніцка-серадніцкія гаспадаркі. Арыентацыя на селянскую гаспадарку мае ў сабе гэтае даследчыцкае завеса зусім іншым падставы—не прыставаць дасягненні навуцы на адноема замалыванне гэтага тэмпу гаспадаркі, а прыставаць навуковай тэхніцы для сацыяльна-эканамічнай гаспадаркі ў напрамку калектыўнага будаўніцтва.

КАМУНА-ВОЛАТ.

Бухары на-Прадзвестская камуна № 1, якая знаходзіцца ў Каспінска-Войска-Кавалскай акрузе ўзбудылася. Яна так даўно ў не ўзыходзіла 21 двор з плошчю 250 гектараў зямлі. Зараз у камуну ўваходзіць 115 гаспадарак з плошчай у 1500 гектараў. У ёй каля 160 коняў і стоўкі-ж кароў. Больш будова і шматлікая адукацыйная школа камунараў, прысьвечаны працы новых слобод, на якім





КАНФЭРЭНЦЫЯ ПРЫЗЫЎІКОУ 1907 Г.

26 жніўня ўвечары ў мяшчэцкай клубу К. Маркса адбылася канфэрэнцыя прызыўнікаў 1907 году Фрунзаўскага раёну.

Вынікі прыёму ў прафтэхнічныя тэхнікумы

Закончыўся прыём у Віцебскі і Менскі прафтэхнікумы. У Віцебскім прафтэхнікуме прынята 65,9 проц. селян, пераважаюць беларусы — 22 проц., служачыя 1,5 проц. і іншыя 6,9 проц.

Індустрыялізацыя сельскай гаспадаркі

На 1929-30 г. Наркамсельпрамства намячае пэўны план мерапрыемстваў па індустрыялізацыі сельскай гаспадаркі. У гэтым плане ўлічаны 12703400 р. Асабліва вялікай увага звернута на развіццё прамыслова-прапарочных прадпрыемстваў у калгасах.

ТЭАТР—КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР. ГАСТРОЛІ МУЗЫЧНАЙ КАМЭДЫ „БЕЛАЯ МОЛЬ“ 27 жніўня. КІНО-ТЭАТР „КУЛЬТУРА“ Начны рамізьнік. КІНО-САД „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“ Барыслаў сьмяецца. КІНО „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“ Яшчэ 3 дні 27, 28, 29 жніўня. КІНО ПРАЛЕТАРЫ „ДА ЗАУТРА“

Аб'ява. БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК АБ'ЯВІЧАЕ, што з наступнага акадэмічнага году на БАН будзе вакансія аспірантаў пры наступных катэдрах: А. Па аддзелу прыроды і гаспадаркі; Б. Па аддзелу гуманітарных навук.

ХРОНІКА.

4-га верасня ў БССР прыяжджае дэлегацыя польскіх рабочых і сялян.

Чкавецца прыезд т. Ланцужкага. Старшыня арганізацыйнага камітэта па агутных польскіх дэлегацыях рабочых і сялян т. Аверын наведваў нашаму супрацоўніку наотулае.

РАБОЧЫЯ БРЫГАДЫ ВЬЕХАЛІ Ў ВЁСКУ.

Працоўныя пасылаюць у Менскую акругу 16 рабочых брыгад у складзе 54 чалавек. Брыгады выязджаюць у вёску на 2 тыдні для правядзення дню калектывізацыі, узлеву ў вясельны пасейны кампаніі і наогул на ўсё кампаніі, што зарэ праводзіцца ў вёсцы.

ПЕРШЫЯ ГРАШОВЫЯ ЎЗНОСЫ 3-ЯЙ ПАЗЫКІ.

Згодна вестак Галоўнага аддзела па агутных справах паступілі першыя грашовыя ўзносы 3-яй пазыкі індустрыялізацыі ў суме 370 тыс. рублёў.

ЗАМЕСТ НАДЗЕЛІ—ІНШЫ ДЗЕНЬ АДПАЧЫНКУ Ў ШКОЛАХ.

На падставе паставы сямці асветы і адукацыйнага гаспадарства аб перанесенні адпачынку ў школах К. Менска замест надзелі на іншы дзень у хуткім часе распачынаецца абмяркоўванне гэтага пытання на прадпрыемствах, канфэрэнцыях і навуковых устаноў.

НОВАЯ ПАРТЫЯ ПАЖАРНЫХ МАШЫН.

На складзе ў Сельска-Гаспадарчай тэхнічнай школе ў Гомелі створана новая партыя пажарных машын. Партыя складаецца з 10 машын.

КУРСЫ ТРАКТАРЫСТАЎ.

У багуніна годзе будуць адкрыты курсы трактарыстаў у наступных пунктах пры с.-г. акадэміі (Горкі)—прыём 150 чал., у в. Савіцка (Гомель)—120 чал., у в. Марковічы (Гомель)—130 чал.

ТРЭБА ПАДЦЯГНУЦЦА.

Клімавіцкі Райсаавіхім налічвае каля 1200 членаў. Мае 19 вясковых ачаў, 5 гарадзкіх і 1 вайсковую.

ПРЫЕЗД ФІЗКУЛЬТУРНАЎ РСФСР.

Гэтым днём у Менск прыяжджае з г. Вязьмы каманда фізкультурнікаў. Фізкультурнікі сустрэюцца па дэжэй атлетычна і інш. напоры з Менскімі фізкультурнікамі, а таксама з чырвонаармейскімі камандамі.

КАПІТАЛЬНАЕ БУДАЎНІЦТВА ІНВАЛІДАЙ КААПЭРАЦЫІ.

Паводле зацверджанага плану ў 1929-1930 годзе на капітальнае будаўніцтва на лініі інваліднай кааперацыі будзе затрачана звыш 100 тысяч рублёў.

РАБОЧЫЯ БРЫГАДЫ Ў ДАВАМОНТ-ГУ ВЁСЦЫ.

Учора выехалі ў Смаленскі і Смаленскі районы брыгады рабочых заводу „Энергія“ і „Камуніст“ для ўдзелу ў агульнай кампаніі і дню калектывізацыі.

100 НОВЫХ КВАТЭР ДЛЯ РАБОЧЫХ.

Ва ўжо пабудаваных дамох камгасу налічваецца 100 кватэр, з якіх 85 будучы прадстаўлены для рабочых, а рэшта — служачым.

ДА КАСТРЫЧЫНАВЫХ СВЯТ.

Мастацкая арганізацыя „РОМБ“ падрыхтоўвае вялікую мастацкую выставку да кастрычнішых свят.

ЗАКЛЮЧНЫ БАЛЯНС ГОМЕЛЬСКАГА „СЕЛЬПІЩЕПРОМ“

на 1-е кастрычніка 1928 году.

Table with columns: НАЗВА АРТКУЛАЎ, Сума прыватная, Сума агульная, НАЗВА АРТКУЛАЎ, Сума прыватная, Сума агульная. Includes sections: I. Маёмасць, II. Запаснае абсталяванне, III. Інвентарныя пазыцыі, IV. Матар'ялы, V. Навоочныя вытворчасці, VI. Паўфабрыкатны, VII. Тавары і гатовыя вырабы, VIII. Грашовыя срэды, IX. Навоочныя вытворчасці, X. Выдаткі будучых год.

РАХУНАК ПРЫБЫТКАЎ І СТРАТ.

Table with columns: НАЗВА АРТКУЛАЎ, СУМА, НАЗВА РАХУНКАЎ, СУМА. Includes sections: I. Гандлёвыя выдаткі, II. Працоўна-адміністрацыйныя выдаткі, III. Страта ад недакопу матар'ялаў, IV. Адзіцельні ў рэзерв пільнаў даўгоў, V. Страфа, пені і наўстойкі аплатаў, VI. Утрыманне кансерваваных прадпрыемстваў, VII. Страта ад прастрояў, VIII. Выпадковыя выдаткі, IX. Прыбытак ад рэалізацыі тавараў і поўфабрыкатаў, X. Прыбытак ад выканання работ (заказу на бок), XI. Прыбытак ад апрацоўкі тавараў, XII. Прыбытак ад апрацоўкі тавараў, XIII. Прыбытак ад апрацоўкі тавараў.

РАЗМЕРКАВАННЕ ПРЫБЫТКАЎ.

Table with columns: Прыбытак за 1927-28 г., Прыбытак ад справядлівага году, Утрымліваецца папрыбытковым падатак і падаткі да падатку ў мясцовыя срэды, 3 сумы акія засталася, 3 проц. — адлічэння ў фонд прафгэцін. адукацыі, Падлягае размеркаванню: 10 проц. — у рэзервы капітал, 10 проц. — у фонд пашынення быту рабочых, 25 проц. — у фонд Рэспублікі, 30 проц. — у мясцовы бюджэт, 15 проц. — на пашыненне статутага капіталу.

ПРАДАЦЦА ПАРВАЯ ЛЕКАМАБІЛЬ 25 КАНОНІКІ СІД. ТАРГІ называюцца на 10 верасня 1929 г. на 12-й гадзіне дню. Даведкі аб лікамобілі жадаючы могуць атрымаць у Сельска-Гаспадарчай тэхнічнай школе ў часе заняткаў. Жаданыя прынады ўважліва ў тэрмах уносіць у АДОНКА ЛЕКАМАБІЛЬ 800 РУБЛЕЎ. СМІЛАВІЦКІ РАЙВЫКАНАКОМ.

Менскі ЗАГС выкасае гр-на Шындлія Шындлі-Лейбу на 27 верасня 1929 г. па справе аб скасаванні шлюбу з гр-кай Шындлі Марыямай.

Гр-н Прыгодні Іван Іванавіч, які жыў у в. Мікулічы Барыскага р-ну Менскага акр., нарадзіўся 1907 г. змяняе прозвішча Прыгодні на прозвішча Баек.

Гр-н КАШІНАЎ Георгій Сцяпанавіч, які паходзіць з гр-н г. Мазыра, дзе і жыў зямле праўдзішча КАШІНАЎ на прозвішча ГАРЫН. Асоб, які маюць пратэсты супраць змянення прозвішча, просьба падаваць у Мазырскі акруговы загс, паказваючы сваё імя, імя па бацьку, прозвішча і месца жыцця.